

БЕЛАРУСКИ НАРОД ДЭМАНСТРУЕ НА ПЕРАДВЫБАРЧЫХ СХОДАХ СВАЁ НЕСАКРУШАЛЬНАЕ МАРАЛЬНА-ПАЛІТЫЧНАЕ АДЗІНСТВА СВАЮ ЗГУРТАВАНАСЦЬ ВАКОЛ ПАРТЫ ЛЕНІНА—СТАЛІНА, ЛЮБОУ І АДДАНАСЦЬ ВЯЛІКАМУ СТАЛІНУ

МЕНСК

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД НА АБУТКОВАЙ ФАБРЫЦЫ ІМЯ ТЭЛЬМАНА

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР аднадушна вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Н. Е. Варашылаў, Н. І. Ежоў, А. А. Мікаян, А. А. Волкаў і Н. Я. Наталевіч.

З велізарным палітычным уздымам прайшоў перадвыбарчы сход рабочых і служачых абутковай фабрыкі імя Тэльмана. Больш 200 рабочых першай змены вылучалі сваіх кандыдатаў у вышэйшы орган дзяржаўнай улады — Вярхоўны Совет БССР.

На сходзе першым узяў слова сакратар партыйнага камітэта фабрыкі тав. Соркін.

— Я вылучаю, — сказаў ён, — кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР нашага правядыра і настаўніка, які даў нам шчаслівае, радаснае жыццё і самую дэмакратычную ў свеце Канстытуцыю, — лепшага друга беларускага народа Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Выступіўшы на сходзе стыханай тав. Дзярбун, падтрымліваючы кандыдатуру вялікага правядыра народа таварыша Сталіна, прапануе вылучыць

З РЭЗАЛЮЦЫ ПЕРАДВЫБАРЧАГА СХОДА РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАУ І СЛУЖАЧЫХ АБУТКОВАЙ ФАБРЫКІ ІМЯ ТЭЛЬМАНА

Мы, рабочыя, служачыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі абутковай фабрыкі імя Тэльмана, сабраліся на перадвыбарчы сход вылучаючы першым кандыдатам у Вярхоўны Совет БССР нашага правядыра, настаўніка, лепшага друга беларускага народа таварыша Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Мы вылучаем таксама кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР лепшых саратнікаў вялікага Сталіна, выпрабаваных кіраўнікоў партыі і савецкай краіны, бяспечна адных народу, членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) — гэтаў савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Молатава, першага маршала Савецкага Саюза славанага наркома абароны Клімента Ефрэмавіча Варашылава, сталінскага наркома ўнутраных спраў Нікалая Іванавіча Ежова і на-

БЫХАЎ

ПЕРАДВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ Ў БЫХАЎСКИМ РАЁНЕ

Рабочыя і служачыя ацэтонавага завода вылучылі кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварышаў І. В. Сталіна, В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варашылава, М. І. Калініна, А. А. Андрэева, А. І. Мікаяна, С. В. Касіора, А. А. Жданова, Н. І. Ежова, Н. С. Хрушчова і В. Я. Чубара.

Быхаў. (Па тэлефону). З велізарным энтузіязмам праходзяць перадвыбарчыя сходы на прадпрыемствах і ў калгасах Быхаўскага раёна. Прапоўныя аднадушна вылучаюць першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР любімага правядыра на роду таварыша Сталіна.

На перадвыбарчым сходзе рабочых і служачых ацэтонавага завода першым выступіў работчы тав. Маліноўскі.

— Я вылучаю, — сказаў ён, — першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таго, хто стварыў нам шчаслівае і радаснае жыццё, на-

РОСКВІТ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

Іюльскія ажыццяўляючы лінскі-сталінскую нацыянальную палітыку, які выпускае, прыкладна, 7 млн. кв. метраў аённага шкла ў год; Кры-

Беларусь за год двух сталінскіх пяцігодкаў ператварылася з адсталай аграрнай і дробна-сялянскай гаспадаркай краіны ў індустрыяльна-калгасную квітэную Савецкую Соцыялістычную Рэспубліку вялікага Савецкага Саюза.

Дарэволюцыйная Беларусь не мела буйнай прамысловасці. Была адсталая саматужная прамысловасць. Даволі сказаць, што ў Менску ў 1913 годзе налічвалася ўсяго 1980 прамысловых рабочых і 6.400 саматужнікаў і рамеснікаў.

Уся прадукцыя прамысловасці гарадоў, размешчаных на тэрыторыі пераходнай БССР, у 1913 годзе складала 89,9 млн. руб. І толькі пасля Кастрэчынскай рэвалюцыі, асабліва ў год двух сталінскіх пяцігодкаў, твар нашай прамысловасці аўсім змяніўся.

Аб'ём прамысловай прадукцыі 1937 года па БССР склаў 2.100 млн. руб. або ў 21 з лішнім раз больш, чым у 1913 годзе.

Два вялікія прадпрыемствы — пачынаючая трыкатанная фабрыка «КІМ» і швейная фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі» выпушлі ў 1937 годзе тавараў на суму ў два з паловай разы больш ўсёй прадукцыі дарэволюцыйнай Беларусі.

Мясцовая прамысловасць БССР дала ў 1937 годзе прадукцыі на 165 млн. руб., або ў два разы больш ўсёй гадавой прадукцыі дарэволюцыйнай Беларусі.

За апошнія 10 год у БССР вырабілі тэхнічна-аснашчоныя прадпрыемствы, выпрацоўваючыя складанае абсталяванне, станкі і машыны.

Так, напрыклад, завод Гомельскага раёна вырабляе і снабжае сельгасмашынамі не толькі Беларусь, але і рал абласцей нашага вялікага Савецкага Саюза. Такія машыны дарэволюцыйная Расія наогул не вела.

На тэрыторыі Беларусі працуюць такія гіганты, як шклозавод імя Сталіна,

ТАЛАЧЫН

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД У КАЛГАСЕ „ПЕРАМОГА“

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР выстаўлены тт. І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варашылаў, Н. І. Ежоў, А. А. Волкаў, Б. Д. Берман, А. Ф. Навалёў, Н. Я. Наталевіч, Д. Я. Навіцкі.

ТАЛАЧЫН. 7 мая. (БЕЛТА). У калгасе «Перамога» адбыўся перадвыбарчы сход па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. На сходзе прысутнічала 80 чалавек.

У аднадушна прынятай рэзалюцыі калгаснікі пішуч:

«Мы, калгаснікі сельгасарцелі «Перамога», Талачынскага местасцева, першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР аднадушна вылучаем Іосіфа Вісарыявіча Сталіна, які даў нам свабоднае, заможнае і пачаслівае жыццё, які нястомна клопатіцца аб калгасным сільстве, пад цім кіраўніцтвам наша ў мінулым адсталая краіна ператворана ў магутную, неперажоўную дзяржаву.

Мы аднадушна вылучаем кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР нястомных барыбцоў за справу камунізма тт. Молатава В. М., Кагановіча Л. М., Варашылава К. Е., Ежова Н. І. Мы вылучаем кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тт. Волкава А. А., Бермана Б. Д., Кавалёва А. Ф., Наталевіча Н. Я. і нашага дэпутата ў Вярхоўны Совет ССРС тав. Д. Я. Навіцкага.

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД НА ЯКАЎЛЕВІЦКАЙ СУКОННАЙ ФАБРЫЦЫ ПРЫСУТНІЧАЛА 250 ЧАЛАВЕК

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, М. І. Калінін, К. Е. Варашылаў, Л. М. Кагановіч, Н. І. Ежоў і А. М. Лявціца.

З РЭЗАЛЮЦЫІ СХОДА


— Мы, рабочыя, служачыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і хатнія гаспадыні Якаўлевіцкай суконнай фабрыкі, які ўвесь беларускі народ першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаем Іосіфа Вісарыявіча Сталіна, таго, хто даў нам свабоднае, пачаслівае, радаснае і багатае жыццё, таго, хто вядзе нас ад перамогі да другой, таго, хто ператварыў нашу, раней адсталую краіну ў магутную індустрыяльна-аграрную дзяржаву.

Адначасова мы вылучаем кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР нястомных барыбцоў за справу камунізма, лепшых саратнікаў вялікага Сталіна—таварышаў В. М. Молатава, М. І. Калініна, К. Е. Варашылава, Л. М. Кагановіча і Н. І. Ежова. Мы вылучаем таксама кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР выконваючага абавязкі другога сакратара Цэнтральнага Камітэта КП(б) тав. А. М. Лявціцага.

Знамянальны дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР мы абавязваемся сустрэць новымі вытворчымі перамогамі. Да 20 чэрвеня абавязваемся поўнасьцю выканаць 6-месячны промфінплан.

Няхай жыве неперажоўны сталінскі блок камуністаў з беспартыйнымі!

Няхай жыве правядыра і арганізатара перамог сацыялізма, наш першы кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ролны і любімы Сталін!



Слесар-стахановец механа-аборачнага цеха менамага стапкбудуўнічага завода імя Кірава тав. І. Д. Лаўрусеня. Уключыўшыся ў перадвыбарчы сацыялістычны саборніцтва, тав. Лаўрусеня дабіўся выканання сваёй нормы на 419 проц.

прамысловасці БССР складалі 86,5 млн. руб., то ў 1937 годзе яны складалі, прыкладна, 750 млн. руб., або рост на 867,1 проц.

Толькі адна трыкатанная прамысловасць узрасла ў параўнанні з 1913 годам у 1610 разоў, тарфяная — у 82,7 раза, хімічная — у 40,6 раза, цагельная — у 24,3 раза, металаапрацоўчая — у 31,8 раза, абуткова—у 20 разоў і т. д.

Няўхільнае ажыццяўленне палітыкі партыі, укаваную таварыша Сталіна аб авазанні ўсемернай дапамогі нацыянальнаму рэспублікам выдзіць з таго факта, што ўдзельная вага прамысловасці БССР па ўсім аб'ёме народнай гаспадаркі ССРС увесь час павялічвалася, і тэмпы росту прамысловасці БССР, які выключна адсталы ў мінулым, на многа вышэй тэмпаў росту прамысловасці Саюза.

Калі вытворчасць электраэнергіі па ССРС у 1937 годзе ўзраста ў 20,8 раза, у параўнанні з 1913 годам, то ў БССР яна складала рост у 100 з лішнім разоў.

Прыкладна так характэрныя тэмпы росту ўсёй астатняй прамысловасці нашай рэспублікі.

Удзельная вага прамысловасці ва ўсёй народнай гаспадарцы БССР зараз складае, прыкладна, 73 проц.

За год двух сталінскіх пяцігодкаў прамысловасць БССР дабілася значнага павышэння якасных паказальнікаў.

Асабліва характэрны рост прадукцыйнасці працы.

ВІЦЕБЕ

ПЕРАДВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ НА ІЛЬНАПРАДЗІЛЬНІ ФАБРЫЦЫ ІМЯ КАГАНОВІЧА

ПРЫСУТНІЧАЛА З ТЫСЯЧЫ ЧАЛАВЕК

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР аднагалосна вылучылі таварышы: І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варашылаў, М. І. Калінін, Н. І. Ежоў, А. А. Волкаў.

4 мая на перадвыбарчым сход першай змены, прысечаны вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, прыйшлі ватэршчыцы, банкаброшніцы, лентачніцы, інжынеры, тэхнікі, служачыя. Усяго сабралася тысяча чалавек. Тут і старыя кадравыя фабрыкі, не адзін дзесятак год прапеўшыя гнёў, эксплуатацыю і адзекі ад старых гаспадароў фабрыкі—белгіскага ахшынернага таварыства Фельт і К⁰; тут і моладзь, не вядома чыя горкага мінулага, вырастая і выхаваная ў пачаслівыя год савецкай улады. Усе яны, радасныя і вясёлыя, запоўнілі вялікае памяшканне сталярна-рамоннага цеха.

Будуючы Васільеўну Раманаву ведаць усе рабочыя і работнікі, ва ўсёй яна карыстаецца вялікай павагай. 38 год яна бесперапынна працуе на фабрыцы імя Кагановіча. Асабліва любіць моладзь слухаць яе расказы аб тым, як у час забастоўкі ў 1905 годзе работніцы вывелі ў тачы на аўлаку аднаго з дырэктараў фабрыкі, слухаючы лютым парокім калубам. Нядаўна тав. Раманаву выбралі членам парткома фабрыкі.

Зараз Еўдзія Васільеўна на трыбуну. Яна гаворыць аб самым любімым чалавеку, аб тым, чым імя стала сімвалам найвялікшых перамог. І голас яе гучыць бадзёра і молада.

— Таварышы! Першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР я вылучаю таго, хто аслабіўшы нас ад векавога рабства і гнёў, хто пачаў, боспрасветную ноч змяніў па яны сонечны дзень і стварыў нам, жанчынам, радаснае жыццё, хто з гонарам выноўнае аветы Вялікага Ільіча Леніна, хто з'яўляецца нашым яркім сонцам і пучыводнай зоркай для ўсяго працоўнага народа, — я вылучаю кандыдатуру Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Кароткая, але працудзеная, хвалючая прамова Еўдзіі Васільеўны пакрываецца гromом доўга незмаўкаючых апладысmentaў. З усёх бакоў нясуцца гарачыя прывітання:

— Любімаму правядыру, роднаму бацьку таварышу Сталіну — ура!

— Няхай доўгія годы жыве і здраўству вялікі Сталін!

І пасля, калі выступалі астатнія прамоўцы — стаханайка Мініна, тэхнік Балаусава, інжынер Лондан, работніцы Захарова, Чыстабаева, вылучыўшы кандыдатамі ў дэпутаты беларускага савецкага парламента таварышаў Молатава, Кагановіча, Варашылава, Калініна, Ежова, а таксама выконваючага абавязкі першага сакратара ЦК КП(б) тав. Волкава, — доўга не спынілі лікучыя прывітання і гарачыя воплескі.

Кароткая, але працудзеная, хвалючая прамова Еўдзіі Васільеўны пакрываецца гromам доўга незмаўкаючых апладысmentaў. З усёх бакоў нясуцца гарачыя прывітання:

— Любімаму правядыру, роднаму бацьку таварышу Сталіну — ура!

— Няхай доўгія годы жыве і здраўству вялікі Сталін!

І пасля, калі выступалі астатнія прамоўцы — стаханайка Мініна, тэхнік Балаусава, інжынер Лондан, работніцы Захарова, Чыстабаева, вылучыўшы кандыдатамі ў дэпутаты беларускага савецкага парламента таварышаў Молатава, Кагановіча, Варашылава, Калініна, Ежова, а таксама выконваючага абавязкі першага сакратара ЦК КП(б) тав. Волкава, — доўга не спынілі лікучыя прывітання і гарачыя воплескі.

У гэты-ж дзень адбыліся перадвыбарчыя сходы рабочых астатніх дзямон, на якіх прысутнічала 2 тысяч чалавек. На гэтых сходках кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таксама аднагалосна вылучаны таварышы Сталін, Молатаў, Варашылаў, Кагановіч, Калінін, Ежоў, Волкаў.

3. ЛАРЫСАУ

падаючыя молаты, вентылятары, радыяльна-сварільныя, строгальныя станкі і т. д.

Прыведзеная кароткая характарыстыка нашых перамог за год двух сталінскіх пяцігодкаў аўтэнтчна лепшым сведчаннем тэржаста лінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі.

Зусім вядома, што калі-б не подлыя шпіёны, фашысцкія агенты, дыверсанты і шкандіны, якія на працягу ралу год арудавалі ў БССР, калі-б не іх подлая рука, дасягненні нашай квітэноўчай Савецкай Соцыялістычнай Беларусі былі-б куды большымі.

Імяна яны, гэтыя подлыя бандыты, сваімі зладейскімі дзеяннямі стварылі дыспароўкі ў асобных галінах нашай прамысловасці, штучна затрымалі развіццё ралу ў галін, заблыталі тэхналагічны працэс, учот і планаванне з тым, каб схавалі ва ўсёх гэтых забытаных мегах учот і планаванні свае фашысцкія зладзеванні.

Але гэта ім не ўдалося і ніколі не ўдасца.

Вялікі савецкі народ, прадоўжыць Савецкай Беларусі, да канца адданыя справе партыі Леніна—Сталіна і вялікаму Сталіну, пры дапамозе багатага сталінскага наркома Нікалая Іванавіча Ежова разбілі і знішчылі фашысцкія галы і выкарчоўваюць усе карны і астаткі гэтай фашысцкай злодзяні.

Прадоўжыць Савецкай Беларусі добра памятаючы нечалавечы гнёў, цемру, голад і фізічныя адзекі, якія панавалі ў дарэволюцыйнай Беларусі і ў перыяд беларускай акупацыі 1919—20 гг. Памятаючы гэта добра, прадоўжыць Савецкай Беларусі з аўтэнтчнай энэргіяй і энтузіязмам будыць змагацца за канчатковае выкарчоўванне ўсёй фашысцкай ночыцы.

Прадоўжыць Савецкай Беларусі добра памятаючы нечалавечы гнёў, цемру, голад і фізічныя адзекі, якія панавалі ў дарэволюцыйнай Беларусі і ў перыяд беларускай акупацыі 1919—20 гг. Памятаючы гэта добра, прадоўжыць Савецкай Беларусі з аўтэнтчнай энэргіяй і энтузіязмам будыць змагацца за канчатковае выкарчоўванне ўсёй фашысцкай ночыцы.

Прадоўжыць Савецкай Беларусі добра памятаючы нечалавечы гнёў, цемру, голад і фізічныя адзекі, якія панавалі ў дарэволюцыйнай Беларусі і ў перыяд беларускай акупацыі 1919—20 гг. Памятаючы гэта добра, прадоўжыць Савецкай Беларусі з аўтэнтчнай энэргіяй і энтузіязмам будыць змагацца за канчатковае выкарчоўванне ўсёй фашысцкай ночыцы.

Прадоўжыць Савецкай Беларусі добра памятаючы нечалавечы гнёў, цемру, голад і фізічныя адзекі, якія панавалі ў дарэволюцыйнай Беларусі і ў перыяд беларускай акупацыі 1919—20 гг. Памятаючы гэта добра, прадоўжыць Савецкай Беларусі з аўтэнтчнай энэргіяй і энтузіязмам будыць змагацца за канчатковае выкарчоўванне ўсёй фашысцкай ночыцы.

Прадоўжыць Савецкай Беларусі добра памятаючы нечалавечы гнёў, цемру, голад і фізічныя адзекі, якія панавалі ў дарэволюцыйнай Беларусі і ў перыяд беларускай акупацыі 1919—20 гг. Памятаючы гэта добра, прадоўжыць Савецкай Беларусі з аўтэнтчнай энэргіяй і энтузіязмам будыць змагацца за канчатковае выкарчоўванне ўсёй фашысцкай ночыцы.

Прадоўжыць Савецкай Беларусі добра памятаючы нечалавечы гнёў, цемру, голад і фізічныя адзекі, якія панавалі ў дарэволюцыйнай Беларусі і ў перыяд беларускай акупацыі 1919—20 гг. Памятаючы гэта добра, прадоўжыць Савецкай Беларусі з аўтэнтчнай энэргіяй і энтузіязмам будыць змагацца за канчатковае выкарчоўванне ўсёй фашысцкай ночыцы.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

СПРАВАЗДАЧНА - ВЫБАРЧЫ СХОД У ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ

Партыйная арганізацыя Саюза савецкіх пісьменнікаў па сваёй колькасці членаў невялікая. Аднак задачы, якія ставяцца перад ёю, надзвычайна адказныя. Яна заахвочвае працаваць на адным з важнейшых участкаў нашай сацыялістычнай культуры — у беларускай савецкай літаратуры.

Ачышчэнне літаратурнай арганізацыі ад трагічна-бухарынскіх і нацыяналістычных шпіёнаў спрыяла не толькі аздараўленню літаратурнай арганізацыі, а ўзяла вышэй творчую работу пісьменнікаў. Так, за аўтаматізацыю беларускіх пісьменнікаў т. Коласам, Г. Сімавічам і Крапівай напісан рад іс. Пісьменнік Самуілавіч напісаў аповесць «Будучыня». З'явіліся новыя мэны ў беларускай літаратуры з мадэрай, таленавітай савецкай моладзю.

Аднак у Саюзе савецкіх пісьменнікаў Беларусі па-сапраўднаму яшчэ не разорнута большавіцкая барацьба за кантэнтную ліквідацыю контрэвалюцыйнай дзейнасці ворагаў. Партарганізацыя да гэтага часу праходзіла міма бачнага праўлення рэвалюцыйна-радыкальнай. Нядаўна, паміма партыйнай арганізацыі, быў выкрыты хітра замаскаваны вораг народа, які прабраўся ў рады пісьменнікаў.

Буйнейшым недахопам у жыцці партыйнай арганізацыі з'яўляецца тое, што яна не занялася яшчэ пытаннем вярчальных праблем.

— Тав. Лынькоў у сваім дакладзе, — аповесць тав. Моляў, — прайшоўша за творчасці камуніста-пісьменнікаў, не не сказаў, што партыйная арганізацыя яшчэ дрэнна дапамагае камуністам-пісьменнікам у іх далейшым творчым росце. У гэтым годзе тав. Сімавіч выступіў з п'есай «Камары і Жэрнасёнак», якая была цэла сутрага нашай прамадэцыі, але да гэтага часу п'еса не працэзавана.

Крытыкавалі работу газеты «Літаратура і Мастацтва» і журнал «Полымя» «эвалюцыі», якія маюць сур'ёзныя памылкі і промакі ў рабоце. Аб гэтым «ЛіМ» некалькі разоў выступалі газеты — «Звязда» і «Літаратурная газета».

та», але сігналы не былі абмеркаваны на партыйным сходзе. Таяма пагарда да сігналу большавіцкага друку вядзе да таго, што свечасова не выпраўляюцца дапушчаны памылкі.

У галіне авалодвання марксісцка-ленінскай тэорыяй у партыйнай арганізацыі існуе яўна недацэнка. Парторг, ён жа і прапаганда, тав. Лынькоў не здолеў арганізаваць партыйную вучобу з дыферэнцыяльным падыходам да кожнага камуніста, з поўным улікам палітычнага і агульнаадукацыйнага ўзроўню асобных таварышаў.

— Мы маем яшчэ, — гаворыць тав. Стаховіч, — групу чытання ў літаратурным асяроддзі, астатні мінулае — бытавое разлажэнне з боку асобных пісьменнікаў (Шарапаў, Астрэйка). Нічога не зроблена, каб гэтыя нездаровыя факты былі абмяркованы ў партыйнай і камсамольскай арганізацыях і з усім пісьменніцкім калектывам.

Дрэна ажыццяўляецца партыйнае кіраўніцтва камсамольскай арганізацыі. Не ўлічваюцца тое, што ворагі народа вылі падрыўную работу сярод пісьменніцкай моладзі, што і камсамольска арганізацыя была засмечана класаво-варожымі элементамі.

Ненармальным з'яўляецца той факт, што кіраўніцтва Саюза савецкіх пісьменнікаў фактычна скацэнтравана ў адных руках. Так, тав. Лынькоў часова лічыцца абавязкі старшын праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР, выбар партарган і рэдагуе журнал «Полымя» Рэвалюцыі.

Камуністы ў спрэчках крытыкавалі Сталінскі райком і гарком КП(б)У, які не дапамагаюць у рабоце партыйнай арганізацыі. Пісьменнік-камуніст зусім правільна адзначыў, што сакратар гаркома партыі т. Машэў і Вержабовіч і сакратар Сталінскага райкома КП(б)У тав. Смоляр не былі ў Саюзе савецкіх пісьменнікаў, не дапамагалі партыі пад пытанні ўнутрыпартыйнага жыцця.

Б. ЗЕЛІСОН.



Справаздачна-выбарчы партыйны сход у партыйнай партарганізацыі Брагінскага райвыканкома. НА ЗДЫМКУ: выбары партыйнага камітэта райвыканкома. Фото Палуяна (БСФ).

ШКОЛА БОЛЬШЭВІЦКАГА ВЫХАВАННЯ

Два разы ў маім жыцці я перажываў вялікую радасць. Першы раз, калі мяне ў пачатку гэтага года прынялі кандыдатам у члены нашай славянскай камуністычнай партыі і другі, калі ў будучы кандыдатам партыі, я ўпершыню прымаў удзел у справаздачна-выбарчым сходзе па выбарах кіруючых партыйных органаў у партарганізацыі горавета.

За тры тыдні перад сходам я сур'ёзна прадумаў, якія я — малады кандыдат партыі — павінен трымацца на гэтым сходзе, у чым павінен выражацца мой удзел у рабоце яго. Мяне гэта кроху хвалявала, але, дакладна азнаёміўшыся з інструкцыяй ЦК ВКП(б) аб выбарах партыйных органаў, я зразумеў, што хача кандыдаты партыі не маюць рашаючага галосу, яны павіны прыняць самы актыўны ўдзел у абмеркаванні работ партарганізацыі за справаздачны перыяд, у абмеркаванні кандыдатур у склад парткома, зольных паставіць работу партыйнай арганізацыі ў адпаведнасці з рашэннямі нашай партыі.

У вызначаны дзень я ва ўстадоўлены час з'явіўся на сход. Уважліва праслухаў справаздачны даклад партарга тав. Мінаева. Доклад і спрэчка паказалі ўсе станоўчыя і адмоўныя бакі работ партарганізацыі, навуачны мяне, як трэба змагацца за яўнае выкаванне рашэнняў нашай партыі і ўкаванняў таварыша Сталіна.

У сваім выступленні я адзначыў недастатковае кіраўніцтва работнай камсамольскай арганізацыі. На гэтым сходзе я адчуў, што быць камуністам — гэта значыць быць заўсёды ў авангардзе працоўных мас, мабілізаваць іх на поўнае выкананне стальных перад намі задач, выхоўваць іх у духу бізмарксісцкай адданасці справе Леніна — Сталіна і нашай радзімы, быць непрымальным і бязлітасным да ворагаў працоўных, ніколі не бяжыць труднасцей, умець перамацаць іх, выконваць усе партыйныя даручэнні.

У часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР мяне вылучылі даверным выбарчым участка. Гэтае даручэнне выканана з гонарам. У першы раз я зрэбіў даклад сярод членаў прамысловай арцелі ад XX-гадовам юбілея Радзімы Сялянскай Чырвонай Арміі. У далейшыя я таксама буду ахвотна выконваць усе даручэнні партарганізацыі. У часе выбараў я яшчэ больш прыкладу свае сілы і здольнасці, каб у Вярхоўны Совет нашай ордэназнасой рэспублікі выбраць кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, лепшых сяброў і дачок нашай радзімы, да канца адданах вялікай справе Леніна—Сталіна.

М. Г. ЗЕЛІЦЭР,
кандыдат партыі Асіпаўскай райпартарганізацыі.

РАДКОВАЯ СЯЎБА ЗРЫВАЕЦА

СМАЛЯВІЧЫ. Аб вялікай жырцы радковай сяўбы ў справе павышэння ўраджайнасці ведае кожны калгаснік. Аднак, у раёне ёсць яшчэ гора-кіраўнікі, якія злычынна ігнаруюць радковую сяўбу.

Многія калгасы сяўбу злычынна праводзяць уручную. Так, у калгасе «Чэлюжін», Забалонскага сельсавета, з даведзенага плана радковай сяўбы 20 гектараў не пасяяна ні аднаго кілаграма радковай сяўкі. Старшыня калгаса Скуратовіч безадказна заяўляе: — Будзем ваіцца яшчэ з сялякай, пасеем і ўручную.

Не пасялі ні аднаго гектара радковай сяўкі і ў калгасе імя Варашылава і «Днепр».

Дзесяці сяляк у калгасе не выкарыстоўваюць, стаць пад навісам і неадрамантаванымі валяюцца на калгасным двары.

У калгасе «Звязда» і імя Сталіна, Прылопава сельсавета, радковай сяўба зрываецца, а кончы сяўкі не старыстоўваюцца. Неадрамантаваная жонкая сяўка ляжыць пад плотам у калгасе імя Свердлова, Завельскага сельсавета.

Прамую адказнасць за зрыў радковай сяўбы нясуць — загадчык райсаўкі, дырэктар першай Смалевіцкай МТС Нішчы і дырэктар 2-й Смалевіцкай МТС Волк, які не ўстанавілі прэдага графіка руху трактарных сяялок па калгасе. У выніку гэтага наглядваюцца частыя прастоі, сяўкі затрымліваюцца без патрэбы ў адным калгасе па 3—4 дні тады, калі план радковай сяўбы можна было выканаць у адзін дзень.

Наглядваюцца частыя прастоі трактарных сяялок у калгасе імя Ежова, «Чырвоны сцяг», Забалонскага сельсавета. Трактарная сяўка брыгады Маслоўскага (1-я Смалевіцкая МТС) уночы час не працуе таму, што трактарысты, везучы сяўку з МТС, аргубілі цюкі.

Наглядваюцца факты правядзення радковай сяўбы пры паніжэнні нормаў. У калгасе імя Ежова сяўкі высяялі на адзін гектар усюго толькі 1,5 цэнтнера насення замест патрэбных на ўстадоўленай норме 1,75 цэнтнера на гектар.

Я. ПРЫМІЧОУ.

ТРАКТАРЫ ПРАСТАЙВАЮЦЬ

Трактарны парк Таняўскай МТС (Чырвонаслободскі раён) мае ўсе магчымасці працаваць бесперабойна. Але на справе атрымліваецца не так. З-за бяздзейнасці дырэктара МТС у гарацы часта сяўбы вялікай колькасці трактараў сістэматычна прастайвае. У чым жа прычыны?

Размеркаванне трактараў па брыгадах адбылося няправільна. Так, у трактарнай брыгадзе № 5 ёсць 5 трактараў, а трактарыстаў — толькі на тры. У некаторых іншых брыгадах атрымліваецца наадварот — ёсць трактарысты, але нехалапа трактараў. З гэтай прычыны трактар № 39 пятай брыгады прастайвае з пачатку сяўбы.

Многа трактараў прастайвае і па віне нялобравіцкага рамонтна-ўраўнаважальнага рамонту. У трактары № 73 амазалася пабітай уся ра-

ма дыфера. Многа дэфектаў выяўлена і ў іншых трактарах.

Дырэктар МТС тав. Ізюх і намеснік дырэктара МТС па палітасці тав. Малахаў не забяспечваюць кантэнтнага апаратуру кіраўніцтва работнай трактарнага парка.

На ўчастку Старыцкага сельсавета сапсавалася сяўка — зламаўся аўтамат. Пазванілі ў МТС, каб выехала падходная мастэрыя і прывезла новы аўтамат. Прыехаўшы раз'язды механік т. Рукоўнік замест правага прывёз левы аўтамат. Атрымалася гэта таму, што ён быў п'яны і не бачыў што брэў.

Усё гэта перашкаджае трактарыстам працаваць па-сапраўднаму, па-стаханаву.

Т. Б.

ДА НОВАГА НАБОРУ ў ВНУ

У Віцебскі педагагічны інстытут у мінулым годзе было набрана толькі 75 проц. залічанаванай колькасці студэнтаў. Двухгадовы настаўніцкі інстытут астаўся ўкамплектаваным на 22 проц. Такое становішча атрымалася таму, што да новага набору не было праведзена належнай падрыхтоўчай работы.

Аб усім гэтым можна было б зараз не гаварыць, каб горні вопыт мінулага года быў улічаны кіраўніцкімі інстытута ў гэтым годзе. Аднак яны нічога не навукаліся.

Заканчваюцца навуцальны год у сярэдніх школах. Тысячы маладых людзей хваляе пытанне: кім быць? Куды наступіць прадаўжаць асвету? Задача вышэйшых навуцальных устаноў і органаў народнай асветы дапамагчы шчаслівай савецкай моладзі ў выбары сваёй будучай прафесіі.

ЦК ВКП(б) і СНК СССР у сваёй гістарычнай пастанове ад 23 чэрвеня 1936 года абавязваюць наркаматы забяспечыць кантроль за ходам прыёму ў вышэйшыя навуцальныя установы і дапамагчы дырэктарам у правільнай

арганізацыі і свечасовым правядзенні прыёму, выпраўляючы заўважаныя недахопы ў працэсе падрыхтоўчай работы да прыёму. Гэта пастанова абавязвае наркаматы выдзяліць для ўстадоўленага ведама дэвіднікі вышэйшых навуцальных устаноў з укаваным факультэтаў, аддзяленняў і спецыяльнасцей у іх, а таксама ўмоў прыёму.

Але Наркамсаветы БССР не выконвае гэтай лясной і чоткай паставы, ён не кіруе як след падрыхтоўкаю і правядзеннем новага набору ў ВНУ. Правільны прыём і праграмы прыёмных іспытаў у ВНУ Наркамсаветы ўсё яшчэ дружае, а дэвіднікі аб вышэйшых навуцальных установах БССР аўсім няма. Курсы для падрыхтоўкі ў ВНУ пры Віцебскім педінстытуте адкрыты з вялікім спампеннем. Пакуль ішлі спрэчкі і перагаворы з НКА, прайшоў каштоўны час.

Новы набор у ВНУ — важная і адказная справа. Яна патрабуе сур'ёзных адносін да сябе з боку кіраўнікоў вышэйшых навуцальных устаноў і Наркамсаветы.

Г. КАМІНСКІ.

ШТОДЗЕННА КІРАВАЦЬ НІЗАВЫМ ДРУКАМ

Камуністы партарганізацыі рэчыцка-аэстракта-дубінага заводу імя Варашылава сур'ёзна рыхтаваліся да праваздачна-выбарчага схода. Выгулі пастанову і інструкцыю ЦК ВКП(б) аб выбарах кіруючых партыйных органаў, павышалі свой удзел у артыўным жыцці.

Усё гэта спрыяла таму, што справаздачны сход праходзіў на высокім адукацыйным узроўні, пры кандыдатах дэле кожнага члена ў кандыдата артыі. З 17 камуністаў партарганізацыі ў спрэчках выступіла 16 чалавек, се выступаўшыя рэзка крытыкавалі аботу парткома. Камуністы тт. Беніон, Седро, Мокін і іншыя крытыкавалі і партком за дрэнную падрыхтоўку артыўных сходаў, за адсутнасць кіраўніцтва нязавым друкам, за слабую адукацыю камуністам у авалоданні альшавізмам.

Кандыдат партыі тав. Доўгаліўнік выказаў партком за тое, што агульнаавадская газета працуе выключна рэня, па два месяцы вісь адзін нумар. Выпускаясь ў вытворчых брыздах 8 насеннягазет астатнія па-за вагай парткома.

На працягу года ні партком, ні партход не залучалі ў справаздачны рэдалегі, рэдактараў аб іх рабоце, не праводзіліся нарады з раборамі. Бескантрольнасць у рабоце нязавога друку прывяла да таго, што ў канторы заводу спачатку знікла адна зметка, а потым нехта сарваў усю насеннагазету.

Член партыі тав. Страшэўскі гаварыў, што партком дрэнна рыхтуе партыйныя сходы. Толькі за некалькі дзён да пачатку схода камуністы дэведліся пра павестку дня. За год прыведзена 29 закрытых і толькі тры адкрытых партколы. Гэтым партарганізацыя фактычна алгарадзілася ад беспартыйных мас, што адбалося на росце партыі. За ўвесь год работы парткома прынята ў партыю толькі 3 чалавекі.

Крытыкавалі камуністы райком партыі, які дрэнна дапамагае партарганізацыі ў практычнай рабоце. Таварышы расказвалі, што 19 красавіка была склікана райкамом нарада агітатараў, на якой павінен быў быць даклад аб міжнародным становішчы. 2 гадзіны прышлося чакаць дакладчыка. Аднак ён та не з'явіўся. Прадстаўнікі райкома загалі не ўважлі на партарганізацыю толькі талы, калі ім патрэбны весткі; яны не аказваюць штодзённа канкрэтнай дапамогі парткому ў разгортванні партыйнай работы.

Г. І. НОВІК.

ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ АРМЯНСКІХ БОЛЬШЭВІКОЎ

Адкрылася 23-я партыйная канферэнцыя большэвіцкай часткі, дзе пачаліся кам палітдзела тав. Васільев.

Начальнік палітдзела расказаў дэлегатам канферэнцыі, які партарганізацыі падраздаваў змагацца за выкананне рашэння лютэўска-савецкай чы і студэнцкага пленума ЦК ВКП(б). У цэнтры ўвагі даклада т. Васільева стала чытанне аб навішні большэвіцкай пільнасці, аб умацаванні жалевай вайсковай дысцыпліны.

Пасля даклада тав. Васільева выступаўшы дэлегаты канферэнцыі пад-

вергі рэзкай крытыцы работу палітдзела. Выступіўшы тав. Акімаў справадзіла крытыкаваў работу палітдзела: «Мала асведаць, — гаворыць ён, — трэба дапамагчы ў рабоце па ліквідацыі неахопаў».

Камуніст-гаспадарнік тав. Сухарэбраў крытыкаваў работу палітдзела за слабую арганізацыю марксісцка-ленінскай вучобы.

Спрэчкі прадаўжаюцца. Яны праходзяць на высока ідэйным узроўні.

Н. НЕСЦЕРАУ.

КАНЧАТКОВА ЛІКВІДАВАЦЬ ВЫНІКІ ШКОДНІЦТВА ў ОРГАНАХ ПРАКУРАТУРЫ БССР

У органах пракуратуры БССР доўгі а ардувалі злышныя ворагі народа—радыска-бухарынскія і нацыяналістычныя германа-польскія шпіёны і выверсенты, якія былі выкрыты нашымі славянскімі органамі НКВД.

Асноўная тактыка ворагаў народа, рашішых на кіруючую работу ў органах пракуратуры, зводзілася да таго, аб аслабін барацьбу з контрэвалюцыйнымі злычынствамі шляхам змяняння цэлага раду буйных спраў гэтай аветорыі.

Побач з гэтым, каб дыскрэдытаваць ацыялістычную законнасць і стварыць незадаволенасць сярод насельніцтва, яны прымавалі да адказнасці аботчы і калгасніцкіх за малаважыя не маючы крымінальнага характару рэстункі.

Яны накрывалі агіднейшыя парушэнні правы працоўных, сістэматычна лалі пад сукно скаргі і самыя сур'ёзныя сігналы.

У прыватнасці, антысавецкая шкодліцкая практыка ўжывалася ў адносіх калгаснага і сельскага актына.

Пракуратурай рэспублікі і Вярхоўным судом, у парадку ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, былі перагледзаны се справы калгасніцка-актывістаў, і выніку — а агульнай колькасці асуджаных у адносінах 64,5 проц. узбуўся халадніцтва перад ЦК ВКП(б) БССР з выніку судзімасці, як з асуджаных а малаважыя злычынствы. У адносінах 8 проц. людзей, якія былі асуджаны без наўнасці якага-небудзь злычынства, прыгаворы скасаваны і справы аб іх спынены.

Трэба адзначыць асабліва абурваю, варажыю практыку беспадстаўнага аддання суду калгасніцка-актывістаў, што мела месца ў раёнах, дзе кіраўніцтва працарыла ворагі народа. У Жлобінскім раёне, напрыклад, дзе рудаву вораг народа Лехерэва, пра-

куратурай і Вярхоўным судом БССР сшынены справы 60 проц. асуджаных калгасніцка-актывістаў, як беспадстаўна адданых суду.

Аднак, праведзеную за апошні час работу па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва (перагляд спраў асуджаных калгасніцка) нельга прызнаць дастатковай і ў гэтым напрамку органам пракуратуры і суду прадстаіць яшчэ многа зрабіць.

Ворагі народа, якія пралеалі да кіраўніцтва пракуратуры БССР, у контрэвалюцыйных метах грубейшым чынам парушалі ўкаванне Владзіміра Ільіча Леніна аб тым, што «Пракурор мае права і абавязан рабіць толькі адно: сячыць за ўстадоўленам сярэдняй аднастайнага разумення законнасці па ўсёй рэспубліцы, не глядзячы ні на якія мясцовыя адрозненні і пераборак якім-бы там ні было мясцовым ушлямак... і што «Пракурор адказвае за тое, каб ні адно рашэнне ні адной мясцовай улады не разыходзілася з законам...» (Ленін, т. XXVII, стар. 299).

Яны, гэтыя злычынны ворагі народа, апрача непасрэднага ўпаўнення асобных пракурорскіх работнікаў у актыўную шкодніцкую работу, прыкладалі ўсе намаганні, каб аслабіць пракурорскі нагляд за ажыццяўленнем сацыялістычнай законнасці, і гэтым, па сутнасці, звылі на нішто работу Алдзела агульнага наглядку. Між тым работа гэтага алдзела ў справе барацьбы з парушэннямі Сталінскай Канстытуцыі мае выключнае значэнне.

У выніку нагляд за законнасцю яшчэ выпадковы характар. Цэлы рад пытанняў, складаных аснову работы пракуратуры па агульнаму наглядку, зусім выпаллі з поля зроку органаў пракуратуры.

У гэты час па практыцы ў БССР мелі месца грубейшыя парушэнні савецкіх законаў, у радзе раёнаў выда-

валіся незаконныя абавязковыя пастановы, незаконна штрафавалі працоўных і т. д.

За апошні час пракуратура рэспублікі значна актывізавала свой нагляд за захаваннем законнасці. Па ініцыятыве пракуратуры рэспублікі былі вытребаваны і перагледзаны дзеючыя абавязковыя пастановы раду райвыканкомаў і гораветаў. Устадоўлена, што ў радзе чытанні абавязковыя пастановы райвыканкомаў і гораветаў выдаваліся з грубейшым парушэннем асновы савецкага законодаўства.

Райвыканкомы і гораветы выдавалі абавязковыя пастановы па пытаннях, аб якіх выдаваць пастановы ім не прадстаўлена права. З перагледжаных 400 абавязковых пастаноў 101 пракуратурай апрастэавана, як незаконныя. Апрача таго, па іншых відах парушэння сацыялістычнай законнасці пракуратурай зроблен 2571 пратэст, у тым ліку на парушэнне сталінскага Статута сельскагаспадарчай арцелі — 398 пратэстаў.

Крычаўскі горавет 10 лютага гэтага года выдаў абавязковую пастанову, назваўшы яе «Абавязковай пастававай Крычаўскага горавета дэпутатаў працоўных», талы як саветы дэпутатаў гэтай пастававай горавету груба парушылі Сталінскую Канстытуцыю.

Брагінскі райвыканком сваёй абавязковай пастававай «Аб парадку аховы лясой дзяржавага і мясцовага значэння» ўстанавіў адміністрацыйную адказнасць за пашу жывёлы ў лясках, прычым вызначыў размер штрафу да 300 рублёў, ці прымусовыя работы да 1 месяца.

Гэта абавязкова пастанова райвыканкома не была скасавана і пасля апублікавання паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня 1937 года «Аб аказанні дапамогі калгаснаму сялян-

ству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання, якую забарона нашы жывёлы ў лясках скасавана, як яўна шкодніцкая.

Такія-ж абавязковыя пастановы выдаваліся бляшчымі, лясніцкімі і іншымі райвыканкомамі.

Рад райвыканкомаў — копільскі, крутыякіны, полацкі, бабруйскай — выдалі абавязковыя паставы «Аб апрашчальных мерапрыемствах». Пад атрама адміністрацыйнай адказнасці, устадоўлена бесплатная ахова ў населеных пунктах у значны час усімі грамадзянамі вёсак. Па сутнасці справы гэтых райвыканкомаў ўваўлі незаконную бесплатную працоўную павіннасць.

Даманавіцкі райвыканком сваёй абавязковай пастававай ад 25 сакавіка 1938 года, пад страхам адміністрацыйнай адказнасці, забараніў паліць пучы ў вятчы час, а таксама распальванне пучэй дэпэм і хворымі. Ці не ясна кіраўнікам Даманавіцкага райвыканкома, што такая пастанова дыскрэдытуе органы савецкай улады і лье валу на млын ворагаў.

Прэзідыум чырвонопольскага райвыканкома вынес пастанову аб выніці судзімасці з асуджанага нейкага Котава, пры прысвоў сабе функцыі Камісіі прыватных амністыі пры Прэзідыуме ЦК ВКП(б).

Адміністрацыйна камісіяй Мяскага горавета было аштрафавана 139 чалавек за парушэнне правільна вучыцнага руху, талы як па гэтым пытанню гораветам не было выдана абавязковай паставы.

Быхаўскі райвыканком сваёй пастававай вынз а работы 13 настаўнікаў, як счужды элемент, палітычна не унашчарны давер'я. Гэтым самым райвыканком груба парушыў пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 10 красавіка 1936 года аб парадку ўваўлення персанальных звяччяў для настаўнікаў і назначэння настаўнікаў, загадчыкаў і дырэктараў школ, не гаворачы ўжо аб тым, што ў даным выпадку груба парушана Сталінская Канстытуцыя, якая гарантуе

права на працу кожнаму грамадзяніну СССР.

Прыведзеныя прыклады далёка яшчэ не вычэрпваюць усіх маючых месца парушэнняў закона асобнымі райвыканкомамі і гораветамі.

Органы пракуратуры абавязаны яшчэ больш умаліць барацьбу з парушэннямі сацыялістычнай законнасці, за ахову праваў грамадзян, гарантаваных Сталінскай Канстытуцыяй сацыялізма, пачытаючы ўкаванне Владзіміра Ільіча Леніна, што «малейшыя безаконні, малейшае парушэнне савецкага парадку ёсць ужо злвіра, якую неадкладна выкарыстоўваюць ворагі працоўных» (Ленін, т. XXIV, стар. 434).

Ворагі народа, пралешыя ў кіраўніцтва пракуратуры БССР, расстаўлялі сваіх людзей на важных участках пракурорскай работы, насадзілі іх у ахвочныя і кругавую паруку, глумілі і крытыку і самакрытыку. Малалія і зольныя калры не вылучаліся і ніякіх клопатаў аб іх росце і дапамозе не было. З мэтай аслабіць пракурорскі нагляд, ворагі народа свядома агалілі паранічаныя раёны рэспублікі, не пасылаў і гэтыя раёны пракурорскіх работнікаў.

У сучасны момант, пры актыўнай дапамозе ЦК КП(б) і пракуратуры Саюза, прароблена вялікая работа па ачышчэнню органаў пракуратуры ад варажых элементаў, органы пракуратуры ўмацавалі і сталі больш актыўнымі ў барацьбе за ўмацаванне сацыялістычнай законнасці.

Энергічным намаганнем работнікаў пракуратуры пад кіраўніцтвам партыі ліквідуецца вынікі варажой работы ў сістэме пракуратуры.

Ачышчэння ад ворагаў народа, ор-

ганы пракуратуры ўмацавалі людзям, адданымі справе партыі Леніна—Сталіна. Палаўненне ішло, галоўным чынам, за кошт вылучэння ралых работнікаў на больш адказную работу.

Пры актыўнай дапамозе ЦК КП(б) БССР і арганізацыяна кароткатэрміновыя курсы для падрыхтоўкі райпракурораў і ў сучасны момант органы пракуратуры ўзаагалілі новым атрадам перадавых работнікаў.

Сталінская Канстытуцыя ўзяла органы пракуратуры на велізарную вышнюю, паставіла перад імі выключна адказныя задачы. Гэта абавязвае нас забяспечыць высокую, сапраўды сацыялістычную якасць работы.

Свабодны і шчаслівы беларускі народ з велізарным энтузіязмам рыхтуецца зараз да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. На перадыбарчых сходах на фабрыках, заводах, у калгасе працоўныя БССР намячаюць кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета. Першым сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР беларускі народ выстаўляе вялікага і мудрага правадра народаў Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Справа гонару і абавязак усіх пракурорскіх работнікаў — адзначыць выбары ў сацыялістычны парламент нашай ордэназнасой рэспублікі ралучым павышэннем якасці сваёй работы, канчаткова ліквідацыя вынікаў шкодніцтва подлых ворагаў народа, якія арудавалі ў сістэме пракуратуры.

Сёння адкрываецца ўсебеларуская нарада работнікаў пракуратуры. На гэтай нарадзе мы павіны смела, павольшавіцку ўскрыць усе недахопы нашай работы.

Пад кіраўніцтвам Сталінскага Цэнтральнага Камітэта партыі і правадра народаў таварыша Сталіна органы пракуратуры апраўдаюць аказанае ім партыі і ўрадам высокае давер'е, даюцца новых поспехаў у сваёй рабоце.

С. Я. НОВІК, І. М. ГУКАУ.

ЗА МІР, СУПРОЦЬ ФАШЫЗМА

ЖЭНЕВА, 7 мая. (БЕЛТА). Сесія Выканаўчага камітэта сусветнага руху за мір адкрылася сёння раніцай у Жэневе пад старшынствам П'ера Кот, былога французскага міністра авіяцыі. Сесія склікана спецыяльна для абмеркавання асноўных пытанняў парадку дня прадстаўляя Сесіі Савета Лігі нацый — аб становішчы ў Іспаніі, аб брытанскай прапанове прызнаць Італьянскі захват Абісініі, аб падтрыманні барацьбы Кітая супроць японскай агрэсіі і аб фашысцкай пагрозе Чэхаславакіі.

Сярод прысутных на Сесіі знаходзіцца ад ССР тав. Шперлік, ад Іспаніі — дэпутатка картасга (парламента) тав. Нелькен, ад Францыі — тав. Кашан, сацыялістычны дэпутат Грэмбах і дэлегацыя былых удзельнікаў вайны. Ад Англіі прысутнічае дэпутат Ноэль Бекер.

ІТАЛА-ГЕРМАНСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ЛОНДАН, 7 мая. (БЕЛТА). Як паведамляе спецыяльны карэспандэнт газет «Дэйлі мейль» і «Дэйлі праіс», асноўным зместам перагавораў паміж Гітлерам і Мусаліні было пытанне аб прадстаўленні Германіі свабоды дзеянняў у Цэнтральнай Еўропе і Італіі — на Балканах. Рад аб'явіў паказвае, што Гітлер можа паступіць з Чэхаславакіяй таксама, як ён пастаніў з Аўстрыяй. «Па думцы добра інфармаваных колаў, — заявіў Прайс, — Італія не намерана перашладжаць ажыццяўленню германскіх планаў. Аднак, чаго спадзявацца дэстаў Мусаліні, гэта — адцягнуць Германію ад прасоўвання да Адрэатычнага мора і накіраваць увагу Гітлера на Усходнюю Еўропу.

забісненцы сабе свабоду дзеянняў на Балканах. Большасць югаслаўскіх кіраўнікоў таксама, як і італьянскіх, вельмі занепакоена нечаканым з'яўленнем германскай арміі ля Бранера (горны праход з Аўстрыі ў Італію). Яны ясна разумеюць, што калі германскія войскі перасякуць гэты вузкі праход і дасягнуць Трыеста (італьянскі порт на Адрэатычным моры), то значэнне гэтых краін, як міжземнаморскіх дэяржаў, стане другаснаважным. З тых пор, як Германія захапіла Аўстрыю, узаемаадносіны паміж Італіяй і Югаславіяй значна пагоршыліся. Зараз у Рыме знаходзіцца югаслаўская марская місія, і ў бліжэйшы час прыбудзе авіяцыйная місія. Італьянскія міністры, па словах Прайса, у прыватнай гутарцы ўказвалі на немінучасць заключэння саюза паміж Італіяй і Югаславіяй.

Перад тварам пагрозы германскага захвату Чэхаславакіі Мусаліні прабуе

Англійская пазыка Турцыі

ЛОНДАН, 7 мая. (БЕЛТА). Па паведамленню газеты «Ньюс кронікл» па трыгуну бліжэйшых дзён будзе вырашана пытанне адносна прадстаўлення англійскай пазыкі Турцыі ў размеры 10 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў, на пакупку англійскіх тавараў, у прыватнасці машын. Прадстаўленне пазыкі Турцыі, гаворыць газета, мае палітычнае значэнне. Турцыя зараз моцна прыязна да Германіі ў сувязі з тым, што яе сродкі замарожаны ў Германіі. Каб унікаць страт, Тур-

цыя вымушана браць у Германіі па высокіх працэнтах такія тавары, у якіх яна не адчувае патрэбу.

Турцыя не жадае пазыкі пад эканамічны ўплыў якой-небудзь краіны, за якім паследзе небяспека палітычнага ўплыву. Адрэджэнне германскай ідэі ўстанавлення прамой сувязі Берлін-Багдад, дадае газета, прымушае англійскі Урад старанна сачыць за пранікненнем Германіі ў Турцыю, якое, безумоўна, мае вялікае стратэгічнае значэнне.

РАЗГУЛ ФАШЫСЦКАГА ТЭРОРУ ў ГЕРМАНІІ

ПРАГА, 7 мая. (БЕЛТА). Антыфашысцкая газета «Дойчэ фольксвагтунг» паведамляе новыя факты аб фашысцкім тэрору ў Германіі. У адной толькі Саарскай вобласці напярэдадні і пасля 1 мая арыштавана некалькі сот работчых, у тым ліку ў Нейн-Кірхене — 70, у Бурбаху — 70, Фельдлігу — 80 і т. д. Масавыя арышты праведзены таксама ў Рурскай вобласці. Усе гэтыя арышты знаходзяцца ў прамой сувязі з вынікамі «Шлэбсіцтэй» ў пралетарскіх цэнтрах Заходняй Германіі, а таксама з нелегальным святкаваннем 1 мая, праведзеным, не гледзячы на тэрор, антыфашысцкімі арганізацыямі.

Паведамляецца таксама аб масавых арыштах сярод аўстрыйскіх работчых-удзельнікаў арганізаванай навідуна эскурсіі ў Германію. Па прыбыцці ў Германію рад удзельнікаў эскурсіі выступіў з дакладамі на прадпрыемствах. У гэтых дакладах яны малавільна карцілі катастрафічнае эканамічнае становішча работчых і працоўных у фашысцкай Германіі. У сувязі з гэтым справадачы ўдзельнікаў эскурсіі забаронены. З адной толькі Венны 60 чалавек апраўлена ў канцэнтрацыйныя лагеры.

ВЯЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

ЛОНДАН, 5 мая. (БЕЛТА). Шанхайскі карэспандэнт газеты «Таймс» паведамляе, што кітайскія войскі ў сектары Тайржунана (правінцыя Шаньдзі) прасунуліся на 8 кілометраў і што кітайская «рухома яна», акружыўшы левы фланг японцаў, перарвала японскія камунікацыі паміж Пэкіну і Ганьчжоу. Гангонскі карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» піша, што на Шаньдзюнскім фронце кітайскія атрады б'юць перамогу. Па словах карэспандэнта, кітайскія войскі прарвалі японскую лінію фронту ў некалькіх пунктах у глыбіню больш чым на 22 кілометры і прадаўжаюць наступальнае ўчастку фронту працягам у 160 кілометраў.

Японская армія адступае, праследуемая кітайцамі.

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

ШАНХАЙ, 5 мая. (БЕЛТА). На паўднёвы захад ад Ханчжоу (сталіца правінцыі Чэаньсінь) прадаўжаюцца ўпартае баі. У рэзультате паспяховых аперацый кітайскія войскі занялі горад Юхан.

У раёне Уху баі не спыняюцца. Як паведамляе газета «Бенейвоб», японцы прымяняюць на гэтым участку фронту слэзаточны газ. Не гледзячы на гэта, кітайскія войскі прадаўжаюць атакаваць рад пунктаў, занятых японцамі.

АДЗІНЫ АНТЫЯПОНСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ ФРОНТ У КІТАІ

Кожны дзень прыносіць усё новыя паведамленні аб патрыятычным уздыме, ахвотным увесь Кітая. Нацыянальна-вызваленчы рух магучым па-токам развіўся па ўсіх кутках краіны. Работчы, сяляне, салдаты, рамеснікі, інтэлігенцыя ўключыліся ў барацьбу за незалежнасць і свабоду супроць японскай захватчыкаў. Нават реакцыйны імперыялістычны друк вымушана аддаць данагі гераічнаму супраціўленню кітайскага народа, прызнаўшы яго рашымасць і волю да барацьбы.

Прыкладу, ілюструючы гэты нацыянальна-вызваленчы рух вялікага кітайскага народа, яго барацьбу за незалежнасць і свабоду, незлічоныя мільёны. Пры гэтым змяняліся тое, што гэтыя паведамленні паступаюць не толькі з цэнтральных раёнаў і з буйных гарадоў, а, літаральна, з усіх жанікоў вялікай кітайскай зямлі, нават з самых глухих месц. І можна з поўным правам сказаць, што нацыянальна-вызваленчы рух усю ахапіў усё кітайскі народ. Размах гэтага руху і яго сіла тлумачыцца тым, што ў аснове яго ляжыць адзіны антыяпонскі нацыянальны фронт, які з'явіўся ў 1935 г. як адзіны шлях выратавання кітайскага народа. Азіны нацыянальны фронт узнімае антыяпонскі рух на новую вышэйшую ступень, падводзіць пад яго агульнанацыянальную базу, робіць яго сапраўды ўсенародным і таму магучым і непераможным.

Гэтым тлумачыцца тое, што ўсе лепшыя, прагрэсіўныя, патрыятычныя элементы ўсіх класаў і слабаў кітайскага грамадства выступаюць гарачымі прыхільнікамі і абаронцамі адзінага фронту. І, наадварот, трагічныя банды і ўсе реакцыйныя праяпонскія элементы Кітая, па ўказцы японскіх захватчыкаў, апалячваюцца супроць адзінага нацыянальнага фронту, на-



Заможна з'явіць і вясёла праводзіць свой адзіначны навагодні калітас «Чырвоная зорка». Чырвоная зорка. У вясёлыя створыны 4 гутаркі мастацкай самадзейнасці калітаска — дзве даччы калітаска Якава Забеля, комсамолькі Мая і Ксенія. Фото Я. Салавейчыка.

МАСТАЦКАЯ ВЫСТАўКА „20 ГОД БССР“

Пры Беларускай кіраўніцтва па справах мастацтва створана мастацкі совет па падрыхтоўцы вялікай выставкі вышэйзгаданай мастацтва, прысвечанай 20-годдзю вызвалення БССР ад беларускіх акупантаў.

Да ўдзелу ў выставцы рыхтуюцца лепшыя мастакі рэспублікі. Рад з іх ужо аказалі дагаворы і прыступілі да работ. Старэйшы беларускі мастак Кругер піша вялікі партрэт «Таварыш Варашылаў» — дэпутат Беларускага народа. Прадстаўляе работы на тэмы: В. Волкаў — «Уступленне Чырвонай Арміі ў Менск», Пашкевіч — «Таварыш Варашылаў прымае парад пасля манюўраў БВА», Зайцаў — «Таварыш Фрэдзіліцкі ў разведцы пад Барысавам», В. Цухановіч — «Поімка пагражнічым дыверсіям» і інш.

Асобны раздзел прысвячаецца беларускаму пейзажу, дзе з'яўляюцца адбітак тэмы: «Паў», «Горнараспрацоўка», «Лесараспрацоўка».

Рад цікавых тэм выканаюць скульптары: Азгур — бар'ельф «Ленін—Сталін», Рымар — «Ахова грашчэй», Керзіч — «Шчаслівае знайства» і т. д.

ПЕРШЫЯ ПАЛЁТЫ

Стардэр умажхуў спажком. Самалёт, зрабіўшы разбег па полю, узяўся ў павярты і пільна стаў набіраць вышыню. Ад радаснага хвалявання ў пілота нават перахваліла дыханне. Упершыню ў жыццці яго было даручана самастойна весці самалёт. Апісаны некалькі кругоў над аэрадромам, пілот звініўся і точна да старта прылятаў.

Першыя палёты паказалі вялікія поспехі выцёткаў. Дыспланіна на старце бездокорна. Паміж асобнымі выцёткамі і групамі разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва на лепшыя вынікі ў праходжанні лётнай практыкі. На старце сплюзнена выхадзіць пасажэйка «Стартуюць», асвятляючы кол сапсаборніцтва. Віцескі аэрадром зачынуў дагавор на сапсаборніцтва з аэрадромам сталіцы Савецкай Беларусі — г. Менска. Выцёткі прыкладвалі ўсе сілы і ведаў для таго, каб выйсці пераможцамі ў сапсаборніцтве.

Гэта быў першы самастойны палёт маладога лётчыка-комсамольца механіка Віцебскай швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» Леаніда Калпака.

Праішоўшы тэарэтычны курс самалётна-вадзяніна і лясемную падрыхтоўку, мала-

дыя выцёткі віцескага аэрадрому прыступілі да лётнай практыкі.

У дні першамайскага свята ў калітасе «Звезд Совету», Рэчніцкага сельсавета, Чэркаўскага раёна, пущана ў эксплуатацыю калітасная электрастанцыя. Лямпачка ільча запылілася ў будынку калітаска і ў хатах калітаснікаў. На сходзе, пры-

свечаным адкрыццю электрастанцыі, калітаснікі горада дзякавалі партыю, урад і любімага правадару народаў таварышам Сталіна за ічаслівае і радаснае калітаснае жыццё. Будуйкі электрастанцыі праміраваны.

І. ГАПОНЕНКА.

КАЛІТАСНАЯ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ

„ПРЫГОЖАЯ ЕЛЕНА“ (ТЭАТР МУЗЫКАЛЬНАЙ КАМЕДЫ БССР)

На спектаклі «Прыгожая Елена» можна заўважыць пасообных сумоўчых і пазыхачых гадэчоў. У гэтым «вінавата» не мастацкая якасць спектакля ў цэлым, не музыка кампазітара Офенбаха, а дыржорскі тэатра, якая не арганізавала ўспушнага слова для растлумачэння гістарычна-аэрацый сатырычнай французскай каламбурі і жарты, якія накіраваны супроць лясечоў Другой імперыі, не заўсёды з'яўляюцца аразумелымі, тым больш, што пераклад лібрэта мала дапамагае гэтаму.

Сюжэтная аснова аэрацый «Прыгожая Елена» з'яўляецца антычным міф пра тое, як жонка грэчаскага цара Менелая, прыгожая Елена была Украдзена юнымі Пірысам, сынам цара Прыма. Гэты міфалагічны сюжэт быў выкарыстаны французскім драматургам Мельяк і Галеві ў 1864 годзе для напісання сатырычнага лібрэта пра бят і норавы папуўчых класаў Другой імперыі.

Мельяк і Галеві вымелі буржуазныя ўзгляды пра непахіснасць пільбу, супружаскай дэбрачынасці, непарушнасці рэлігіі. Яны стварылі карыкатуру на прадстаўнікоў марксізму.

У вобразе Елены Спартанскай была паказана ідэалізаваная парыхімі бульварныя жанчыны Другой імперыі. Елена — новая парыхіма і Парыс — ідэальны бульварныя свяржачоў, замест мараті — фатум, замест рэлігіі — культ Венеры.

У вобразе «шафру» Аяксаў і Ореста — сына цара Агамемнона — паказана «ададзая» моладзь Парыха. Орест — тыповы транжыра, які аддае на забавы з калеткамі велізарныя сродкі. У вобразе жраца Калтаска, які нажываецца на легкавер'і маласядомых людзей, ускрываецца «святасць» дэячоў рэлігіі.

Жак Офенбах — асновалажнік класічнай аэрацый — напісаў выдатную музыку на лібрэта Мельяка і Галеві. Вострапарыхічная і тэатральная музыка, яна разам з тым надзвычайна меладычная і эмоцыянальная. Востры юмар у музыцы спалучаецца з ірытычным азірэннем і дугатамі.

Пастаюшчык спектакля «Прыгожая Елена» імкнецца паставіць аэрацый так, каб яна набыла якасць спектакля тэатра Офенбаха «Бур-Парыхе». Гэта ў нейкай меры відаць нават і на афармленні.

Дыржор В. Постнікў вёў спектакль на паніжаным тэмпе, паважваючы, не ў крываўчы ўсёй глыбіні і многастайнасці партытуры Офенбаха.

Тэатр павінен паклоўчыць у бяскалянасці да рэпертура. Нельга задаловаць на толькі старым рэпертурам, створаным некалькі год назад.

«Прыгожая Елена», як і «Явасейка ў лінаўцы», высувае залучу неабходна папоўніць аэрацый творчымі кадрамі дыржораў, дыржорамі і асобна калітаснікамі спевакамі, якіх у калеткі нехта не нават для выкавання адзін партыі.

М. МОДЭЛІ.

ПЛЕНУМ ССП БССР

10 мая 1938 года ў 7 гадзін вечара ў Доме ісьменніка склікаецца пленум ССП БССР па наступных пытаннях:

СПАБОРНІЦТВА ПЛАУЦОЎ РСЧА

Учора ў басейне менскага Дома Чырвонай Арміі імя К. В. Варашылава пачаўся спаборніцтва плаўцоў РСЧА — чатыры аэрацый — Беларускай, Ленінградскай, Харкаўскай і Закаўказскай. Пры гэтым удзельнічалі лепшыя плаўцы Маскоўскай вобласці аэрацый і Цэнтра таварышчэскай Чырвонай Арміі (Масква), таксама Калітаскай флітліі.

1. Аб задачах ісьменніцтва ў падрыхтоўцы і прывадненні выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Дакладчык — выканаўчы абавязкі старшыні ЦВК БССР тав. Наталевіч.

У першы дзень аб'ядналі заплывы дыстанцыі 50, 100, 200, 300 і 500 метраў. Усталяваны 10 новых рэкорд. 2. Усеаэрацыйны, 3—РСЧА, і 5—усеаэрацыйны.

2. Справаздачны даклад праўлення ССП БССР. Дакладчык тав. Лынькоў.

Рэкардэром свету Сямён Бойчанка заплыве стылем «брас» устанавіў рэкорд РСЧА. Дыстанцыя ў 500 метраў ён праплыў за 7 мін. 33,6 сек.

3. Аб аэрацыйнай пераў будынка паэта Я. Купалы — «Беларусь ордэнавоная». Дакладчык тав. Кучар.

15-гадоваму Леаніду Ліонічэву (менскі Чырвоная Армія) устанавіў новы рэкорд РСЧА. Дыстанцыя ў 200 метраў на о ён праплыў за 2 мін. 57 сек. (Раней рэкорд на гэту дыстанцыю належыў Бойчанка — 2 мін. 58 сек.). Тав. Юхля (БВА) устанавіла ўсеаэрацыйны рэкорд РСЧА. Дыстанцыя (ЦДЧ) таксама ўстаў новы рэкорд РСЧА. Дыстанцыя ў метраў на спіне ён праплыў за 3 мін. 19 сек.

4. Аб творчым тав. Фінкеля «Мендэле Мойхер Шэфрэн». Дакладчык тав. Агеліска.

Новы ўсеаэрацыйны рэкорд устанавіў гадзювы плавец Калітаскія — сын в тана (менскі ДЧА), які праплыў дыстанцыю ў 50 метраў вольным стылем 31,0 сек. У гэты таварышчэска-15-гадоваму Дука (Менскара), які выступіў па-за і курсам, таксама ўстанавіў новы ўсеаэрацыйны рэкорд: дыстанцыя ў 200 метраў «дем брас» ён праплыў за 3 мін. 0,6 сек.

5. Аб п'есах: «У пунтах Палесся» — народная паэза Якуба Коласа. Дакладчык тав. Калітаска.

У рэзультате спаборніцтва першы рэкорд дыстанцыі ў 200 метраў пераважана пераважана ідзе каманда БВА. Сёння спаборніцтва прадаўжаецца.

6. Аб творчым тав. Броўкі. Дакладчык тав. Броўкі.

Сёння спаборніцтва прадаўжаецца. І. МІШ

7. Аб творчым тав. Кандрацені. Дакладчык тав. Чорны.

Сёння спаборніцтва прадаўжаецца. І. МІШ

8. Аб творчым тав. Паньчанка. Дакладчык тав. Броўка.

Сёння спаборніцтва прадаўжаецца. І. МІШ

ПРАУЛЕННЕ ССП БССР.

КРОС ІМЯ ШВЕРНІКА

Масавы традыцыйны крос імя Шверніка адбудзецца 12 мая ў г. Менску. У ім прымуць удзел каля 8.000 фізкультурыкаў добраахвотных таварыстваў, часцей Менскага гарнізона, вытворчых калектываў і навуковых устаноў.

СПЕКУЛЯНЦЫ

Нарсудамі 1-га і 2-га участкаў г. Менска разгледзены справы спекуляцыі Ф. І. Кудраўцавай (жыхар Орлоўскай лясцы) і Сагун Г. Г. (жыхар Харкаўскай вобласці), якія прызвалі да ў г. Менску ількі розных прамысловых тавараў перапрацавалі іх па спекуляцыйных нах. Пры атрыманні іх і адараны г ішы, мужчынскі абутак, паліто і інш. рэ.

Спекуляцыі — Кудраўцава Ф. І. пры вора на 6 год і Сагун Г. Г. — на 15 пабавленія волю ў аддаленых месцах ІІ ССР.

НАМЕСНІК АДКАЗНАГА РЕДАКТАРА І. М. ОФЕНГЕЙМ

СЕННЯ ў ТЭАТРАХ І КІНО:

Беларуска-аэрацыйны тэатр (абап. 174) — Парыха: «Чырвоная зорка» — Волга-Волга. «Людзі» — Панафіна. «Інтэрыналія» — «Спартыст» — Наказанне пераможцаў. Дзень кіноаэрацый — 1. Нершанскі пільнік. Менску. 2. Журнал Савецкай аэрацыйна-і М. 3. Журнал Беларуска-аэрацыйна-і М. 4. Людзі прот (кальорны фільм).

Кіноаэрацый «ПРОЛЕТАРЫ»:

СЕННЯ 9 мая СЕННЯ

НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКА-ДАКУМЕНТАЛЬНЫ ФІЛЬМ

ПАПАНІЦЫ

ФІЛЬМ АБ АДВАЖНЫХ ЗІМОШЧЫКАХ ДРЭВНЯЖЫТНЫХ СТАНІОМ «ІЗВЕСТНЫЯ ЧОЛІС»

Ражысёр: ІЗСЯ ДЗЕЧ МАТ. Я. М. ПА-СЭЛЬСКІ І ГРАНА ВЕНІЖ. Аператары — ордэнавоны М. ТРАЯНО-СКІ, Р. СІМОНА, Я. СЛАВІН. ПАСАЧАК СЕАНСАў: 6, 7, 45, 9, 20, 11, 12.

Кася аэрацыйна 1 г. д. г.

У адпаведнасці з пастановай СНС БССР ад 16 красавіка 1938 г. № 944

ТРЕСТ БЕЛДЗЯРЖКІН

ЛІКВІДУЕЦА

Усе прэзэнці к трысту Белдзяржкіно і яго ўсталявання прымаюцца да 29 мая 1938 г.

Адрас ліквідатара: Менск, Советская, 100.

ЛІКВІДКАМ.

Ю. Л. Ш.